

СА СВЯТАМ 60-ГОДДЗЯ БССР і КПБ, З НОВЫМ, 1979 ГОДАМ!



З УЗНАГАРОДАЙ!

За дасягнутыя поспехі ў са-
міялістичным слаборніцтве па-
дастайной сустрэчы 60-годдзя
БССР і Кампарты Беларусі
Міністэрства вышэйшай і сп-
ецияльнай адукацыі
БССР узнагародзіла:

ГАНАРОВЫМІ ГРАМАТАМІ
Язэпаву Т. І. — дэкан гіс-

торыка-філалагічнага
факуль-
тату.

Дабравольскага І. Ф. — за-
гадчыка кафедры радыёфізікі.

Рубцова М. І. — прафесара
кафедры філасофії.

Серыкава В. В. — загадчы-
ка кафедры навуковага казу-
нізму.

Кісялеву Н. С. — кафедры хімії.

Гомельскі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 38 (317)

Субота, 30 снежня 1978 года

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Штапка 2 кал.

ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ!

Савецкая краіна — на парозе новага, 1979 года. Ен прыме эстафету адыходзячага ў гісторыю, слáўнага на працуўныя здзісленінні трэцяга года дзесятага піццігодкі, за які наша сацыялістычна Айчына зрабіла прыкметныя крокі на шляху да камунізму.

Асабліва знамінальны надыходзячы новы год для беларускага народа. 1-га студзеня мы будзем адзінчача і 60-годдзе з дня ўтварэння БССР і Камунастычнай партыі рэспублікі. Пачуццямі вялікай радасці напаўняюцца нашы сэрцы ад усведамлення таго, як раскінела родніна Беларусь у сямі братніх Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, на якіх не парадайна высокі ўзровень узніліся за 60 прайшоўшых гадоў дабрабыт, культура і наука яго народа!

Даўжынны падарунак новаму, 1979 году, слáўнаму юбілею БССР і КПБ падрыхтаваў шматлікія калектывы нашага універсітэта. Сёлета яго вучонымі і выкладчыкамі многае зроблены для белайшага павышэння якасці падрыхтоўкі маладых спецыялістau для народнай гаспадаркі па ўсіх формах навучання, пашырэння і паглыблэння навуковых-даследчых работ, умацавання связыў ГДУ з працьпремствамі і навуковых-даследчымі установамі, павышэння эфектунасці навуковых распрацоўак. У гэтым годзе пры плане 878 тысяч рублёў выканана гаспадарча-дагаворных работ на 940 тысяч рублёў. Перавышаны планавы паказык па эканамічнай эфектунасці ўкаранёных у вытворчасці навуковых распрацоўак. Выкладчыкамі універсітэта сёлета паспяхова абаронена 6 кандыдацкіх дысертарцаў і яшчэ 18 прафесароў да абароны, у тым ліку 4 — на атрыманне вучонай ступені доктара науک.

Больш, чым у папярэдніх гадах, выдаўлены манаграфій, апублікавана вучебных дадаткоў і наукоўскіх артыкулаў.

У прадоўгім семестры-78 сваім юспехамі зноў парадавалі студэнты будаўнічых атры-
ды універсітэта. Імі ўзвядзены і збудзены ў эксплуатацыю 33 абекты, асвоена напітала ўкладанія на 2 мільёны 853,7 тысячі рублёў. Зводні СВА універсітэту прысуджаны пераходны Чырвоны сцяг Гомельскага аўтамасамола.

Новы 1979 год у жыцці нашай краіны ста-
не знамінальнымі выбарамі народных дэпута-
ту ў вышэйшы орган Савецкай улады. Вир-
хуноў Савет ССР. Падрыхтую да іх вы-
клікала ва ўсіх выбаршчыкай віліні, прылі-
ці творчай энергіі. Для калектыву, нашага
універсітэта гэты год будзе адметным і яшчэ
адной віхой — 1-га мая мы адзначым дзеся-
цігоддзе з дна стварэння ГДУ. Гэты падзе-
я патрарабую ад усіх нас, дарагія таварышы,
віліні намаганняў для дасягнення новых,
больш значных поспехаў у працы... вузобе,
грамадскіх дзеянасці. Наш ганаровы абавязак
дамагацца таго, каб кожны дзень чацвертага
года дзесятага піццігодкі стаў яшчэ больш плён-
ным у ажыццяўленні вызначаных планаў і
здзісленінні ўсіх нашых задум, прыносіц' яшчэ
больш радасці і задавальнення ад таго, што
з поўнай аддачай сваіх сіл і ведаў, жывеш і
працуеш для далейшага росквіту, нашай лю-
бімай Радзімы.

З Новым, 1979 годам, са слáўным 60-гадо-
вым юбілеем Беларускай ССР і Кампарты
Беларусі!

ПАРТКОМ, РЭКТАРАТ, МЯСЦКОМ,
КАМІТЭТ ЛКСМБ, ПРАФКОМ.

БЕЛАЯ РУСЬ

Свободой любіма,
Законом хранима,
Цветет меж республик
моія Белорусь.
Іздревле набегов
Монгольскіх избегнув,
Ты названа Белою,
вольная Русь.
Годами пыталася
На знамени алом.

Горячая кровь дочерей
и сынов,
Но ты не пропала
И духом не пала,
Разబила, изгнала
жестоких врагов.

Тебя атаманы
И польскіе паны
Держали под гнетом,
гнушались тобой,
И первые пули
Тебя не милили

В годину кровавой войны

мироў.

Октябрьской звездою
Зажглась над тобою

Навечно свободы и

счастья заря.

Цветы, расцветай же,

Будь лучше и краше,

Меж равных республик,

в стране Октября.

Людмила ДЕМИДЕНКО,
студентка інстытута

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, грамадскія арганізаціі
універсітэта, дэканат фі-
зічнага факультэта, калектыв
кафедры оптыкі віншуюць вы-
кладчыка ўніверсітэта ХІЛД
Мікалая Анатольевіча з вы-
падку запарэзжэння яго ВАКам
у вучонай ступені кандыдата
фізіка-матэматычных наукаў.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

5-га студзеня ў актавай за-
ле ГДУ адбудзеца, сустрэча
выкладчыка, супрацоўніка і
студэнтаў універсітэта з інфар-
мацийна-прапагандысцкай гру-
пай гаркома партыі. Прапану-
еца загадзі падрыхтаваць ці-
кавыя пытанні, на якія буд-
уть давацца адказы ад КПБ і выканкома гарсавета.

НАВУКОВЫ СЕМІНАР

На чацвёртым курсе фізічнага факультета па інцыдывы джаната і грамадскіх арганізацій прысвячені наўкумы семінар па палітычнай эканоміі, прысвячені 60-годдзю БССР і Кампарты Беларусі. На амбэркаванні былі вынесены пытанні эканамічнай стратэгіі партыі, яе актыўнасці на працягу трох гадоў дзесятага пяцігоддзя, а таксама пытанні, вынікаючыя з рашэнняў лістападзьдзялкага (1978 г.) Пленума ЦК КПБ і прамоўы на ім таварыша Л. І. Брэжнёва.

Асабліва змястоўным быў даклад В. Ганчаровай з гр. Ф-44, прысвячаны эканоміцы БССР, як неадымнай састаўной частцы адзінага народнагаспадарчага комплексу краіны. Студэнтка Дзябякова і пойма расказала аб дзясятнікі Беларускай Рэспублікі за прайшоўшыя трох гадоў пяцігоддзя.

З вялікай увагай быў выслушаны даклад - «Няухільнае павышэнне народнага добраўбыту — адна з асноўных задач праграмы партыі», з якім выступіў В. Міхалькоў з гр. Ф-43.

Добра была асвежана тэма «Працоўныя ресурсы СССР» студэнтам з гр. Ф-41 А. Красанесевым.

Па-свойму здолеў захапіць прысутных Л. Цеплякоў з гр. Ф-46, тэмай «Фізіка і эканоміка», у якой побач з іншымі пытаннямі, асабліва ўвага ўделена разгляды праблемы больш эфектыўнага выкарыстання прыродных ресурсаў.

Шырокая была раскрыта тэма, аб стратэгіі і тактыцы партыі ў галіне сельскай гаспадаркі ў эпоху развітага сацыялізму студэнтам гр. Ф-42 В. Мацеевым.

Зацікавіла ўсіх і выступленне А. Іванавай з гр. Ф-45 аб умэцвінні матэрыяльнай базы мірнага існавання і эканамічнага спаборніцтва двох супрацістых сусветных сістэм.

Навуковы семінар з'явіўся добрым формам па падвядзенні вынікаў вывучэння палітычнай эканоміі ў перыяд падрыхтоўкі да экзамену.

С. МАКАГОН,
студент гр. Ф-44.

З УСПАМІНАМІ АБ
МИНУЛЫМ,
З ПОЗІРКАМ У БУДУЧАЕ

Здаецца, зусім ніздаўшы штаб прадаўзных спраў універсітэта падводзіў вынікі работы будаўнічых атрадаў ГДУ ў трэцім, прадцоўным семестры-78. І вось зноў СБА пачалі актыўную падрыхтоўку да наступнага лета.

Свамі ўражаннямі па мінімальных прадаўзных буднях і планамі на будучас дзесяцца сеансія байды будатрада «Славянка» з гісторыка-філалагічнай факультета.

Ужо ў чацвёрты раз «Славянка» выеъду прадаваць на палеткі Гомельшчыны. Цяпер яна налічвае ў сваіх радах 50 дзяўчат гістофіла.

Успамінаеца, як 1 ліпеня роўна ў 10 гадзін раніцы бла кітні аўтобус з дзяўчатамі ў форме СБА выехаў на саўгас «Чырвонаакцябрскі» Буда-Кашалёўскага раёна. Тут нас сустракал, як какужу, не з распрацоўтамі рукамі. Спачатку было вельмі цяжка. Атрад вялікі, і трэба было своечасова вырашыць пытанне з харваваннем байдоў. Іншыя арганізацыйныя пытанні. Праз некалькі дзён справы пайшлі на лад. Прадаваці ў трэці змены — на кансервавым заводе, на поўлі, у садзе, а калі патокам пайшло зерне, атрад цалкам перакінуў на зборжакот.

...У клубе — вечар адпачынку. Не пазнаць наших дзяўчат — адпраставаная форма, белыя кашулі. Чароўныя

АТРАД ДРУЖНЫХ

гукі вальса запрашаюць на круг усё новыя пары. У гэты час да міне падышла ўстрывожаная загадчыца зборжакота Л. К. Голубева:

— Камандзір, выручай! Прышлі машыны з Віцебска за зборжакам. Адной змене не управіца, а машыны трэба загрузіць.

Праз некалькі мінут майстар атрада Таццяна Кавалёва з 18 байдамі прыступіла да загрузкі. А калі першыя проміні сонца заглянулі ў скрыны, работа была зачончана. Крыху адпачыўши, дзяўчата пайшлі на свае ўчасткі працы і заступілі на змену.

60-годдзю БССР і КПБ прысвяцілі ўзбелікі нашай агітрыгады музычную кампазіцыю, з якой выступілі перад масавымі жыхарамі. Прадаўзім апладыментамі не адпушкале са сцены ансамбль пад кірауніцтвам Наташы Прохаравай, нашу танцорку Наталлю Курбан, дзяўчут, якія выконвалі песні на беларускай, украінскай і польскай мовах Любку Канавалаву, Марыю Клімінкову, Галіну Петрушэнку, Люду Канідаву, Галю Гордзіч. Выдатнай ігрой на акардыёне прыўзімала настрой глядчамі Таццяна Данецвіч, жартоўнымі прыпейкамі — Стася Кулічка і Алену Мармач.

Дырэкцыя саўгаса падвя-

ла вынікі жыўа і звірнулася да нас з просьбай дапамагчы правасці ўрачысты вечар хлебара. Мы, зразумела, згадаліся. Агітрыгада падрыхтавала новую праграму, а Каця Бобр, Стася Кулічка і Алену Мармач маляўніча аформілі сельскі клуб. На вечары «Хвала рукам, што пахнучы хлебам» выступілі людзі, чые скроні пабялілі вайна, хто ў свае 18 гаду змагаўся за наша щасцівае мірнае жыццё і цяпер выйшоў пераможцам у барацьбе за хлеб.

Атрад зрабіў падарунак і вучням масавой школы. Да 1 верасня дзяўчата аформілі кабінет рускай мовы.

Весь што гавораць байды СБА «Славянка» аб узделе студэнтаў у будаўнічым руху. Аня Кебец:

— Я ўпершыню была ў будатрадзе. Тут я зразумела, чын пад сабройскай падтрымкай. Гэтым летам авабязкова падэноў. У СБА, як нідзе, праходзіць школу жыцця.

Надзія Рассафонава дадае:

— Даведаешся, чаго вар-

ты сабры і ты сама.

Да лета яшчэ далёка, а атрад ужо аформіў неабходныя дакументы, рыхтуеца на новых поспехах у працы. І застаецца толькі пажадаць дзяўчатаам з атрада няўримілівых падарункаў — Стася Кулічка і Алену Мармач.

Дырэкцыя саўгаса падвя-

Г. КАРНАЧ.

ПРА ВЫДАТНАГА ПЕДАГОГА

На мінімальным тыдні група М-22 матэматычнага факультета пад кірауніцтвам куратора С. І. Бураўкоўскай падрыхтавала і правіла чытальницу канферэнцыі па кнігах выдатнага педагога нашага часу В. А. Сухамлінскага. Ва ўступным слове Святланы Іванаўні, пералічыла асноўныя напрамкі педагогікі В. А. Сухамлінскага, а студэнты А. Васіліскін, Л. Казлова, Г. Будава пазнаёмілі ўзбелінікай канферэнцыі з біографіяй Васіля Аляксандравіча, падрабязна

спыніліся на яго педагогічнай дзейнасці.

У амбэркаванні кніг вялікага педагога «Сэрца аддаю дзедзам», «Нараджэнне грамадзянін», «Як выхаваць сапраўднага чалавека», «Мудрая ўлада калектыву», «Духоўны свет школьніка» аткыніў ўзбелінікі студэнты А. Кажэўнікава, Н. Мінёева, С. Кастэнка, Г. Пераплініка. Ала Прожкінь вітае мастаку і ёмадзінальніцу прачытала казкі, напісаныя В. А. Сухамлінскім для дзяцей.

Да канферэнцыі студэнта-

мі групы было выпушчана дзве нацсэнныя газеты: адна прысвячалася 60-годдзю з дня нараджэння В. А. Сухамлінскага, у другой быў змешчаны казкі, напісаныя вучнямі пачатковых класаў Паўлышскай сярэдняй школы, дырэктарам якой быў В. А. Сухамлінскі.

Гасцямі канферэнцыі былі студэнты з іншых груп другога курса, першакурснікі.

А. МАКАРАВА,
старшы куратор
матэматычнага факультэта.

ДА ЗНАМЯНАЛЬНАЙ ДАТЫ

У сувязі з 60-годдзем БССР і БСР на геалагічнам факультэце праводзяцца канферэнцыі, семінары, гутаркі, прысвяченныя гэтай знамянальнай дате.

З дакладамі аб разніці і значэнні геалогіі ў нашай рэспубліцы выступілі перад студэнтамі дэкан Ю. Ф. Хадакоўскі.

Аб устанаўленні Савецкай

лады ў Беларусі расказаў сакратар партпартёра С. П. Ахтэрэй. Даклад выкладчыцы Т. А. Малынай прысвячоў пытанню разніцы эканомікі рэспублікі ў перадаўнені перыяд 1 на сучасны этапе.

А. МАРОЗАУ,

В. ЛЬТКО,
стараста групы Г-51
гісторыка-філалагічнага
факультэта.

У ДРУЖНАЙ СЯМ'І БРАТНІХ

шынць умовы жыцця насељніцтва.

Перадолец вялізныя страты ўласнімі сіламі беларускі народ за кароткі тэрмін не здолеў бы. Для аданеўлення народнагаспадаркі яму спатрэбілася 6 некалькі дзесяцігоддзяў.

На дапамогу беларускому народу прыйшлі ўсе рэспублікі нашай краіны. У 1944 годзе Беларусі атрымала каля 500 мільёнаў рублёў датыци, а ў наступных гадах гэта сума была павялічана ў 2,5 раза.

Брацкая ССР — рэспубліка высокаразвітай працымовасці. У 1950 годзе прададыктыўныя гарады і пасёлкі заснаваны на 15 прадаўзімістатаў пераўышоў даваенны ўзровень, а ў 1978 годзе — у 25 разоў.

Матрыцы, каштоўнай працы ўсіх савецкіх народнаў, атрымалі не толькі аднавіць даваенны ўзровень працымовасці, але і пераўзісці яго. Паступова замецвалася цяжкія рани вайны і німецца-фашысцкай акупациі сельскай гаспадаркі. Самаадданна праца калгаснікаў, работнікі саўгасаў, атрымалі разніцу новыя важныя галі-

работа партыйных і савецкіх арганізацій вывелі беларускую вёску з разрухи, стварылі важныя умовы для дзейнага ўзбелінікай сельскагаспадарчай вытворчасці.

У наступныя дзесяцігоддзі Беларусь у дружнай сям'і братніх народаў СССР выйшла ў першыя рады высо-караўітых дзяржаў свету.

Эканоміка рэспублікі стала састаўнай часткай адзінага народнагаспадарчага комплексу краіны.

Беларуская ССР — рэспубліка высокаразвітай працымовасці. У 1950 годзе прададыктыўныя гарады і пасёлкі заснаваны на 15 прадаўзімістатаў пераўышоў даваенны ўзровень, а ў 1978 годзе — у 25 разоў.

Матрыцы, каштоўнай працы ўсіх савецкіх народнаў, атрымалі

вытворчасць аўтамабіляў, трактараў, сілосаўборачных камбайнів, меліярацыйных машын, элек-трападаўдайчай, хімічнай, прыборадаўдайчай, прамысловасці, аўтаматычных ліній. Цэнтральная разгарнулася здабыча калійных солей і нафт.

За паслявінні гады ў Беларусь было пабудавана болей 50 гародоў і гарадскіх пасёлкоў.

Такія гарады, як Салігорск, Светлагорск, Новаполацк, Індзіна, Новагрудак, Жабінка і іншыя ўзниклі ў сувязі з развіціем новых галін прамысловасці.

Брацкая савецкая рэспубліка аказала Беларусі неадценную дапамогу ў фарміраванні рабочай класы і народнай гаспадаркі.

Цішэвічы час у БССР налічваюць 2,7 мільёна рабочых, а разам са служачымі — 3,8 мільёна чалавек.

Беларуская ССР — рэспубліка буйной сельскагас-

падарчай вытворчасці. Тут прыкметна павялічыліся пасёкны плошчы, у значных памерах павысіліся ўраджайнасць, пагалоўе жывёлы, вытворчасць прадуктаў жывёлагадоўлі. За перыяд з 1940 па 1978 гады парк трактараў павялічыўся ў 11 разоў, камбайні зернуборачных — у 18, аўтамабільны грузавых — у 11,5 раза. У юбілейны годзе на палах рэспублікі працавала звыш 200 тысяч механизатарскіх кадраў, у той час, як у 1940 годзе — 27 тысяч.

Пасляховыя разніцы народнагаспадаркі дала магчымасць партыі і ўраду ажыццяўліць важныя меры прыемствы па павышэнню жыццяўнага ўзроўню народа. Нацыянальны даход Беларусі толькі за 1960—1978 гг. узрос прыкладна ў 4 разы. Калі чатырох пяцых гэтага дахода ў рэспубліцы нацкіраваеца на патробы насељніцтва, на жыллебае і сацыяль-

Наши пераднаваючі інтар'ю

З ЯСНАЙ МЭТАЙ – У ЗАУТРАШНІ ДЗЕНЬ

Залатымі старонкамі ўпішацца ў гісторыю адыходзячы ў мінулае 1978 год. Для кожнага савецкага чалавека ён быў па-свойму памятным. А іменем чым, рассказывала сёня ў нашых інтэрв'ю праэктор па вучебнай работе, професар Л. А. Шамятаў, даець кафедры гісторы КПСС, сакратар партыйнага бюро геалагічнага факультэта, камуніст з 1928 года С. П. Ажграй, в. а. загадчыка кафедры тэорыі фундаментальнага аналізу, кандыдат фізіка-матматычных наукаў Я. А. Роўба і студэнтка 4-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта В. Мятліцкая.

Л. А. ШАМЯТАЎ, праэктор па вучебнай работе, професар:



— Па-першае, скажу, што 1978 год прыношуе неяк па-асабліваму хутка. Напэўна, так бывае заўжды, калі маеш шмат работы, розных неадкладных спраў. Сёлета ж кожны дзень для мяне быў выключна насычаным. І хоць ішы 8 дні ачуваюся стомленасцю, але яна цалкам кампенсаецца тым задавальненнем, якое наўходзіла ад плённых вынікаў уласнай працы.

Не могу не сказаць, што я перажыў радасныя мінuty, калі ў маскоўскім выдавецтве «Наука» выйшла сёлета мая манаграфія «Фармацыя канечных груп». Задаволены і ад таго, што ў гэтым годзе адразу два мае вучні — аспіранты М. Ц. Верабеў і У. М. Семянчук ляспахова завяршылі работу над напісаннем кандыдатскіх дысертацый. Але, натуральна, самай знамінальнай для мяне паўдзей адыходзячага года з'явілася ўзнагароджанне Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР за поспехі ў працы, актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці і ў суязі з 60-гадзінам.

С. П. АЖГРАЙ, даець кафедры гісторы КПСС:



— Мною пражыты ўжо дўгія гады. Кожны з іх памятны па-свойму. Аднак 1978 год застанецца ў мяней памяці, як асаблівы. Сёлета споўнілася

паўстаці дзядзя майму партыйна-му стажу. Усведамляю тое, што на працы такога значна-го перыяду знаходзіўся ў рэках Ленінскай партыі, на ўсіх па-садах іміністру з гонарам ап-раудаўца аказваеася давер'е, згадзіцца, вельмі прыемна. З дадасце сцуроў Указ Прэзыдыйума Вярхоўнага Савета БССР аб узнагароджанні мене па актыўную грамадска-палітичную дзейнасць і ў суязі з 60-гадзінам БССР і Кампартыі Беларусі Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Што датычыць новага, 1979 года, то, відавочна, самым зна-мінальным будзе то, што мы ўрочыста адзначым славу юбі-лія БССР і КПБ. У чацвертым годзе юбілейнай, дзесятай піяні-дкі, якія я па-ранейшаму буда-тца спаўна і даступна пера-даўца свае веды студэнтам, дамагацца, каб кожны з іх стаў высокаваліфікованым спецыя-листам. Хоць я належу да таго пакаленія людзей, якіх даўно называюць ветэранамі, хоць я за ўсіх спраўах паказаў прыклад для малады, вучыць іх, як за найбліжчай аддакай жыць і працаўца на карысць сацыя-лычнай Радзімы, свайго на-рода.

Вялікія і пачэсныя абавязкі ўскладаюцца на мяне як на сакратара партынага бюро геа-лагічнага факультэта. Тут паў-сядзённа дэвідзіца вырашыць самыя разнастайнія пытанні. Аднак лічу, што на першым плане павінна быць ідэя-вы-хаваўчая работа. Маю на ўва-зе, што мы рыхтуем спецыяль-стай, якім быў гаспадарамі нашай неабжыжай краіны ў но-вым, XXI стагодзіні. Треба ра-біць ўсё залежацца ад нас, каб рыхтуемыя цяпер кадры адпавядалі самым высокім патрабо-ваниям сучаснасці.

Я. А. РОЎБА, кандыдат фізіка-матматычных наукаў:

— Адыходзячы 1978 год для ўсіх савецкіх людзей зна-мінальні многімі важнымі падзе-ямі і юбілемі. Мне ж паща-ціца быць удзельнікам XVIII з'езда ВЛКСМ, які ўйшоў ўркай старонкай у 60-гадовую гісторыю Ленінскага камсамола. Незабўнны ўраханні па-кінула ў мяне, як і ва ўсіх дэ-легатаў камсамольскага фуру-

нага сакратара ЦК КПСС, Стар-шыні Прэзыдыйума Вярхоўнага Савета ССР Л. І. Брэжнэва. Прыемна было ўсведамляць асабістую прыналежнасць да выпрацоўкі праграмы камуністычнага выхавання малады, да ўдзелу камсамола ў камуністычным будаўніцтве на сучас-ным этапе.

Цяпер професарска-выклад-чыцкі састав і студэнты мататычнага факультэта пленійна праца і добры вучобай сустракаюць 60-гадзе нашай рас-публікі і Камуністычнай парты-Беларусі. У гэтым годзе на факультэце адкрыта аддзяленне прыкладнай мататычнікі, створана новая кафедра — кафедра тэорыі функцый і функцый-наукаў аналізу, узначальва-ць якую аказаў гонар мне. Яна залікана забяспечыць высокія наукаў і метадычны ўзро-вен цыкл дысцыплін, якія адносіцца да тэорыі функцый і функцый-наукаў аналізу, а таксама правядзенне спецыя-лізацыі «Тэорыя функцый». Важнейшая задача новай ка-федры — наукаўска даследо-вани ў тэорыі функцый ком-плекснага пераменага і функціяльному аналізу, актыўна-ць наукаў-даследчай работы студэнтаў.

Асабістая для мяне 1978 год знамінальная таксама тым, што 29 кастрычніка, у дзень нара-дзення камсамола, наша сям'я папоўнілася дачкой Вольгай.

Валентіна МЯТЛІЦКАЯ, студэнтка 4-га курса:



— Самай прыемнай і радас-ней падзеяй у адыходзячым го-де было для мяне выбранне на ХХVI гомельскай гарадской партыйнай канферэнцыі канды-датам у члены гарнока КПБ. Гэтая, безумоўна, вялікі гонар для мяне, маладога камуніста. Апраудаць яго — мой най-першы абавязак. Зразумела, што для гэтага трэба прыма-ці щмат намаганняў, выкары-стасце свой пэўны вольготы камса-мольскай і партыйнай работы.

Пасля закачэння сяродні школы я марыла набыць пра-фесію гісторыка. На жаль, ал-разу за универсітэт не паступіла. Прыйшлося два гады прапра-цаўцаць у вытворчым галан-райным абдзінні. Там з'яўля-лася сакратаром камсамольскай арганізацыі, стала кандыдатам у члены КПСС. Працягвала працоўную школу жыцця ў будаўнічым афіцісе «Юніца», у саставе якога выяздзіла на меліярацыю Палесся, калі бы-ла залячана на першы курс гісторыка-філалагічнай фа-культэты з падрэхтоўчага ад-дзялення ГДУ. Таварышы па вучобе аказалі мне вялікі гона-р — абрацілі сваім камсамольским важаком, а на трэцім курсе мне дазвярэлі ўзначальваць студэнцкую партытрупу. Канешне, налягтка было выканваць вялікі абём грамадской работы, вучыцца толькі на «выдатна-» і выхуваць маленькую дачку.

Хутка збудзенца мая запа-ветная мара — я стану гісто-рыкам. Хоча пажадаць усім студэнтам: будзьце на быстры-ні жыцця, упэўнена кроцце да пастваленай мяты і вам будзе спадарожніць поспех.

НАРОДАЎ

на-культурнае будаўніцтва. Вялікія поспехі дасягнуты ў ўжыліўным будаўніцтве. За гады Савецкай улады дзяр-жайшымі і калератыўнымі предпрыемствамі і арганіза-цыямі, калгасамі і насељен-цтвам было ўведзена ў дзе-янне звыш 120 мільёнаў кв. м. агульной плошчы жыл-ля.

Продакт важнейшых тава-раў народнага спажывання ў дзяржтаўным і калератыў-ным гандлі, уключочы і грамадская харашванне (у суп-ластавімых цнах) павялічы-ся ў 12 разоў у параўнанні з 1940 годам.

Выплаты і ільготы, атры-маны насељенцтвам распуш-лікі з грамадскіх фондаў спажывання, склалі 3,6 мільярда рублёў (376 рублёў на душу насељенцтва), што ў 5—6 разоў больш, чым у 1960 годзе.

На пачатак 1978 года ў параваніцца з 1961 колькасць людзей, якія атрымліваю-

31 ВНУ — кала 170 тысяч. Гэта значыць больш, чым ва-сёй царскай Расіі. Па коль-касці студэнтаў ВНУ на 10 тысяч жыхароў Беларусь стаць на перадзе такіх краін як Італія, ФРГ, Францыя, Англія і Швецыя. Кваліфі-каваныя кадры для народ-най гаспадаркі штогод рых-туюць і сяродня спецыяль-ных наукаўальных установы. У 182 таіх установах рас-публікі цяпер навучаецца 162 тысячы чалавек. За 1946—1977 гг. вышэйшыя і сяроднія спецыяльныя наукаўальныя установы распуш-лікі дзяржавахтавалі 393 з вышэй-шай і 689 тысячамі спецыяль-стай з сяроднія специ-яльныя адукацыяй. У 1941 годзе ў народнай гас-падарцы БССР было занята 98 тысяч спецыяльстай, а ў 1977 годзе — 913, што ў 4,8 раза больш, чым іх было ва ўсіх дарэвалюцыйнай Ра-сії.

На ХХV з'езда КПСС Генеральны сакратар ЦК КПСС, Старшыня Прэзыдыйума Вярхоўнага Савета ССР Л. І. Брэжнэў сказаў: «Слайды сацыяльных задач на-мены больші, чым клопаты за здароўем савецкіх людзей». Цяпер у распушлікі налічиваеца 1,5 тысячы бальнічных установ, у якіх

працуе звыш 30 тысяч ура-чоў і кала 88 тысяч сярод-нія медыцынскага персанала. Колькасць урачаблага персанала перавышае паказы-чыкі 1940 года ў 5—6 разоў. Да паслуг працоўных распублікі — 274 санаторы і ўстановы адпачынку з доў-гатэрміновым кірстянствам, або ў 9 разоў больш чым да вайны. Умацаванне здароўя падрастаючага пакаленія садэйнічай масавае развицьцё фізкультуры і спорту. На канец 1977 года колькасць фізкультурнікаў павялічыла-ся ў паўнай мере з 1940 годам у 14 разоў і склада-ла больш 2,1 мільёна чалавек.

Агульнапрызнанымі не толькі ў нашай краіне, але і за мяжой, сталі дасягненні беларускага народа ў галіне наукаў і культуры. У 1940 годзе ў БССР налічвалася звыш 2,2 тысячы наукаўских работнікаў, а ў 1977 годзе ў 15 разоў больш. За апош-нія гады вучоныя Беларусі ўнеслі значны ўклад у выв-чэнне рады праблем фізікі, матэматыкі, біялогіі і іншых наукаў.

На аснове народнай твор-часці развівалася за гады Савецкай улады нацыя-нальная мадастація беларус-кага народа расквітнела ў савецкіх перыяд. Разам з пра-фесіяльнай мадастацівам вялікае развіцьце атрымала народная творчасць у са-мадейных калектывах. З кожным годам расце сетка куль-турна-масавых устано-в.

Ствараеася стагоддзямі цу-доўнае і самабытнае нацыя-нальнае мадастація беларус-кага народа расквітнела ў савецкіх перыяд. Разам з пра-фесіяльнай мадастацівам вялікае развіцьце атрымала народная творчасць у са-мадейных калектывах. З кожным годам расце сетка куль-турна-масавых устано-в.

У распушлікі пасляхова раз-віваецца книгавыдавецтва справа, заснаванае больш 455 гадоў назад Ф. Скарны. Калі ў дараваючынай Беларусі за 1884—1917 гг. было выдадзена ўсяго 112 назваў кніг, то толькі за 1945—1977 гг. у БССР вы-дадзена 48,4 тысячі кніг і брошур агульным тыражам 613 мільёнаў экземпляраў. Да рэзваліці ў Беларусі не было ніводнай масавай газеты. Цяпер у распушлікі вы-даецца 186 газет і 85 часо-пісаў і іншых перыядычных выдач і агульным гадавым тыражам кала 867 мільёнаў экземпляраў.

Законам жыцця і працы беларускага народа сталі по-ўзы Канстытуцыі ССР і ўсеагульнай гісторыі.

М. СТАРАВОНТАУ, асистэнт кафедры гісторы ССР і ўсеагульнай гісторыі

